



DISTRICTUS

# ПАБЕТ



№ 6

СНЕЖАНЬ 2007 г.

№1


СТУДЗЕНЬ 2008 г.

(59-60)

ВЫДАННЕ  
КРАЯЗНАЎЦАЎ  
БРАСЛАЎШЧИНЫ

## Калядныя ўзоры - 2007

Паводле добрай традыцыі калядныя і навгоднія святы Браслаўскае музейнае аб'яднанне адкрывае выставай лепішых вырабаў народных майстроў Браслаўшчыны. Чарговая калядная выставка, якая разгорнула ў Музеі традыцыйнай культуры, 13-я па ліку.



\* Ва ўсіх калядных выставах удзельнічалі Міхаіл Чэркас, Уладзімір Лук'янец, Валеры і Элеанора Зінкевічы.

\* Упершыню выставілі свае творы Марына Лысенак (вышыўка), дарэчы, пераможца конкурсу вышывальшчыц на фестывалі "Браслаўскія зарніцы-2007", Антаніна Раманоўская (вышыванне, вязанне), Вівека Максімовіч (вязанне кручиком), чэслаў Юран (пляценне з лучыны).



\* Выстаўляецца каля 110 прац 36 майстроў рэгіёна.

\* Прадстаўлены 3 віды традыцыйных рамёстваў: ткацтва, ганчарства, пляценне і больш за 10 кірункаў дэкаратыўна-ужытковага мастацтва - вышыўка, абрэзкае шыццё, фларыстыка, габелен, дэкаратыўны лямец, вязанне.

\* Упершыню прадстаўлены дэкаратаўня скульптуры кавалкаў металу (аўтар Аляксандар Малашанка), габелены, зробленыя спалучэннем традыцыйнай тэхнікі ткацтва і элементаў сучаснага дэкору (аўтар Наталля Парахневіч).

\* Прадстаўлена адна творчая дынастыя Лук'янцаў. Экспануюцца вырабы з лазы Уладзіміра Лук'янца, яго сына Сяргея і ўнука Андрэя.

### У нумары:

Новыя матэрыялы  
пра Т.Ваўжэцкага

Малы залаты  
пярсёнак Мёршчыны

Аўца - ідал Маскавічаў  
Відзскія млыны

Кастусь Шыдлоўскі

# НОВЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ ПРА ТАМАША ВАЎЖЭЦКАГА

Адна з найбольш вядомых гістарычных постацей Браслаўшчыны - Тамаш Ваўжэцкі (1753 - 1816 гг.), дзяржаўны дзеяч, адзін з кіраўнікоў паўстання 1794 года. Род Ваўжэцкіх паходзіць з Польшчы, але Тамаш нарадзіўся ў Відзскім наваколлі, памёр у Відзах-Лаўчынскіх, а пахаваны ў Відзах.

Назапашы значыны матэрыйял, звязаны з гэтай постаццю. У Польшчы выдадзена некалькі манаграфій, прысвечаных Т.Ваўжэцкаму. Ізве з іх ёсць у распараджэнні Браслаўскага музея. Матэрыйялы пра Т.Ваўжэцкага змешчаны ў кнізе "Намяць", выданні "Павет".

У гэтым годзе жыхар горада Коньске (Польша) Анджэй Бучак, які паходзіць з Браслаўшчыны, перадаў для музея некалькі матэрыйялаў пра знакамітага браслаўца.

Адзін з іх - сёмы нумар гістарычнага сшытка "Літаратура копеска" (1994 г.) з артыкулам Б.Шынделера "Коньске ў час паўстання Касцюшкі". Аўтар - польскі гісторык, прафесар Люблінскага ўніверсітэта. У 1976 г. выйшла яго кніга "Тамаш Ваўжэцкі - апошні начальнік паўстання Касцюшкі (1753 - 1816 гг.)". Горад Коньске размешчаны ў некалькіх сотнях кіламетраў на поўдзень ад Варшавы, на заходній ускраіне Свентакшишкіх гор. Менавіта ў гэтым наваколлі разгараўся апошні драматычны акт паўстання.

\* \* \*

Лістапад 1794 г. Т.Ваўжэцкі - камандуючы паўстанцкімі войскамі. Пасля ўзяцця А.Суворавым Варшавы, паўстанцкая сілы адступілі ў бок Малапольшчы. Кароль Станіслаў Аўгуст, магістрат Варшавы, некаторыя сябры Найвышэйшай Рады былі настроены на капітуляцыю, але Т.Ваўжэцкі не саступіў ім. Разам з польскімі дывізіямі на поўдзень рушыла і літоўская дывізія генерала Гедройца, у якой маглі быць і паўстанцы Браслаўшчыны. Праўда, настрой у гэтай адзінкі быў самы песімістычны. Адарваныя ад сваіх дамоў, далёка ад родных мясцін, паўстанцы-ліцьвіны не бачылі сэнсу ў барацьбе. Дывізія літаральна таяла на вачах, з 3700 чалавек на пачатку маршу засталося каля 300 на момант капітуляцыі. Увогуле, ва ўсім войску панавала апатыя. 13 - 14 лістапада адбылося масавае дэзерцірства. Умовы апошніх дзён паўстання былі вельмі цяжкімі: наступалі халады, не хапала правіянту, не было цёплых памяшканняў, увесь час турбавалі расійская і прускія войскі. 14 - 15 лістапада асноўныя сілы заначавалі ў Коньскім, а пасля перайшлі ў Радашыцы. У гэтым невялікім драўляным мястэчку пад камандаванне Т.Ваўжэцкага яшчэ напічвалася 6000 чалавек, 39 гармат. Але войска было практычна небаяздольным.


Кароль Станіслаў Аўгуст, які кантактаваў з А.Суворавым, паведамляў паўстанцам аб умовах капітуляцыі. Т.Ваўжэцкі адцягваў час, ён спадзіваўся на лепшыя ўмовы здачи. Аб бітвах ужо не было мовы. Пазіцыі паўстанцаў каля Радашыц 18 лістапада былі атакаваны часцямі генерала А.Дзянісава. Т.Ваўжэцкі з групай генералаў былі вымушаны тэрмінова згаджацца на ўмовы капітуляцыі. Частка генералаў са сваімі часцямі здалася прускам, ці пайшла ў Галіцыю. Расіяне прынялі зброю ад

2000 паўстанцаў. У другой палове дня 18 лістапада Т.Ваўжэцкі і яшчэ 4 генералы пад канвоем адправіліся ў Варшаву на сутэрэну з А.Суворавым.

У артыкуле не толькі падрабязна апісваюцца апошнія дні паўстання, але і дадаецца багаты ілюстратыўны матэрыйял.



Тамаш Ваўжэцкі.

*Літаграфія паловы XIX ст.*

Памятная дошка ў Радашыцах  
у гонар паўстанцкіх войск пад  
началам Т.Ваўжэцкага

А.Бучак перадаў таксама ксеракопію артыкула Евы Зялкоўскай "Надмагілле Тамаша Ваўжэцкага ў Відзах" з выдання "Przeszłość i pamięć" (№ 1, 1999 г.). Асноўная частка - гэта біографічныя звесткі пра Т.Ваўжэцкага, вядомыя з іншых крыніц. Найбольш цікавая інфармацыя пра надмагілле, якое было ўстаноўлена ў 1998 годзе. У гэтым годзе рада польскай грамадскай арганізацыі Аховы памяці змагання і пакутніцтва звярнулася да беларускіх улад, каб устанавіць на магіле паўстанцкага генерала новы помнік. За кошт арганізацыі была выраблена масіўная гранітная пліта з надпісамі па-беларуску і па-польску. Ніжнюю частку ўпрыгожылі сімвалы паўстання, аналагічныя тым, што аздабляюць саркафаг Т.Касцюшкі ў Вавельскай катэдры ў Кракаве. Аўтары помніка - скульптар Марк Мадэраў і архітэктар Яраслаў Скышычак.

У артыкуле таксама змешчаны поўны лацінскі тэкст эпітафіі, прысвяченай Т.Ваўжэцкаму, на пліце ў Віленскай катэдры і яго пераклад на польскую мову.

# Уладзімір Арлоў. Імёны Свабоды

У новай кнізе вядомага беларускага пісьменніка Уладзіміра Арлова чытач знойдзе і гістарычны партрэт Тамаша Ваўжэцкага. Кніга выйшла ў 2007 г. у серыі "Бібліятэка Свабоды XXI стагодзьдзя". Яна змяшчае біяграфічныя замалёўкі пра 261 гістарычную асобу Беларусі XVIII - XXI стст. Гэтыя замалёўкі аўтар чытаў у эфіры радыё "Свобода" ад 1-га студзеня 2006 года да 25 сакавіка 2007 года. У прадмове да кнігі Аляксандр Лукашук, дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода, напісаў: "Гэта аўтарская энцыклапедыя любові да Радзімы, волі і незалежнасці. Гэта імёны, якія будуць жыць, пакуль жыве Беларусь. Гэта вянок нашай свабоды".

У вянку славутых герояў Бацькаўшчыны годнае месца займае і Тамаш Ваўжэцкі, які адстойваў ідэалы Свабоды напрыканцы крызіснага для Радзімы XVIII ст.

У зборніку "Імёны свабоды" чытач знойдзе партрэты яшчэ двух славутых браслаўцаў: Станіслава Булак-Балаховіча (1883 - 1940 гг.), беларускага вайсковага дзеяча і націтыка; Пётры Сергіевіча (1900 - 1984 гг.), вядомага беларускага мастака. Ёсць матэрыялы пра асоб, якія звязаны з гісторыяй Браслаўшчыны: Эмілій Плятэр, Напалеона Орды, Генрыха Дмахоўскага, Лявона Вітана-Дубейкоўскага, Антона Ляшчэвіча, Андрэя Цікоту, Аляксандра Ружанцова, Казімера Смульку, Часлава Сіповіча.

Уваже чытача пратануем гістарычны партрэт Тамаша Ваўжэцкага працы Уладзіміра Арлова.

\* \* \*

Ня ведаю, ці падлічаная колькасць выступаў у Вярхоўным Савеце Беларусі Зянона Пазнянка, але дакладна вядома, што за два стагодзьдзі да яго пасол ад шляхты Браслаўскага павету Тамаш Ваўжэцкі браў слова на гістарычным для Рэчы Паспалітай Чатырохгадовым сойме 1788 - 1792 гадоў роўна 169 разоў.

Параўнанне не выглядае некарэктным, бо і тады, і на пачатку дзвеяностых гадоў мінулага стагодзьдзя вырашаўся лёс Бацькаўшчыны.

Палымяныя прамовы Ваўжэцкага прысьвячаліся рэформам, што павінны быў пазбавіць дзяржаву запяшыці ад Рәсей.

Дэпутатаў, каго прыемна, а каго - наадварот, уразіла тое, што, ставячы на абмеркаваныне праланову палепшыць стан сялянаў, браслаўскі пасол у сваім маёнтку ужо скасаваў паншчыну і даў бытым прыгонным волю.

Бліскучы прамоўца і тонкі знаўца права, Тамаш Ваўжэцкі спрычыніўся да прыняцця Канстытуцыі 3 траўня 1791 году - другой у сьвеце (пасля Канстытуцыі ЗША) і першай у Еўропе.

Канстытуцыя выводзіла дзяржаву нашых продкаў на шлях прагрэсіўнага разьвіцця. Абвяшчаліся свабода друку і сумлення, галоснасць і незалежнасць суду, рэлігійная талеранцыя і стварэнне ўраду, які павінен служыць не аднаму стану, а ўсіму грамадству. Але час быў страчаны.

Далейшы лёс дзяржавы нашых продкаў ужо трымалі ў сваіх руках замежныя манархі. У Рәсей канстытуцыяй і ня пахла. Імпэратрыца Кацярына II лічыла, што "конституция обошлася бы стране ўшё дороже самодержавия".

У 1792-м статычнай расейскай армія перайшла мяжу Рэчы Паспалітай. Вынікам інтэрвенцыі стаўся новы, другі падзел дзяржавы.

Продкі адказалі паўстаньнем, якое ўзначаліў ліцьвін Тадэвуш Касцюшко.

Пасля перамогі патрыётаў у Вільні Ваўжэцкі стаў сябрам паўстанцкага ўраду - Найвышэйшай Літоўскай Рады.

Атрымаўшы званыне генэрал-лейтэнанта, ён кіраваў аддзеламі інсургентаў у Жамойці і Курляндыі, а затым пад ціскам шматкроць большых царскіх войскаў вывёў сваіх людзей у ваколіцы Горадні. Калі Касцюшко трапіў у палон, Ваўжэцкага абраў "найвышэйшым начальнікам" - правадыром паўстанья ўва ўсёй Рэчы Паспалітай.


Па капітуляцыі Варшавы Тамаш ператварыўся ў вязня Петрапаўлаўскай фартэцы і аўтара ўспамінаў. Паводле запавету яго пахавалі на радзіме. У 1990-я гады аднымі зь першых знайшлі съцежку да апошняга прыстанку Ваўжэцкага сабры попацкага гістарычнага клубу "Вытокі".

Будзеце ў Відзах, наведайце магілу героя, што бараніў незалежнасць. Айчыны і з парлямэнцкай трывуны, і з зброяю ў руках.



Стараадаўний  
Літоўскай  
Пагоні  
не разьбіць,  
не спыніць,  
не стрымаць!

Максім  
Багдановіч



Вітаўт Ермалёнак

## У музеі - госьці з замежжа


Як заўсёды летам на Мёршчыну прыязджае шмат гасцей. Многіх з іх цікавіць гісторыя нашага краю, з якой яны могуць пазнаёміцца агледзеўшы змястоўня экспазіцыі гістарычнага музея СШ № 3. Дэякуючы Мураўскай Браніславе Пятроўне мы бліжэй даведаліся пра нашага земляка Уладзіміра Скукоўскага, які зараз жыве ў Польшчы ў горадзе Ольштыне. Нарадзіўся ён на Мёршчыне ў в. Траццякі (зараз не існуе). Адукацыю атрымаў у Новапагосцкай школе. У 1956 годзе яго сям'я выехала ў Польшчу. Там У. Скукоўскі скончыў універсітэт, атрымаў вучоную ступень доктара гуманістычных навук. Зараз з'яўляецца буйнейшим спецыялістам па старожытнарускай палеографіі і стараславянскай мове. Пад час наведвання музея ён падараў адну са сваіх манаграфій "Указатель слов и форм в синодальном списке Новгородской первой летописи 13-14 веков", выдадзенай універсітэтам Варнянска-Мазурскім у Ольштыне. Гэта сапраўды ўнікальнае выданне, аналагу якому няма і ў Paci.

Уладзімір Скукоўскі праводзіць вялікую грамадскую працу, быў старшынёй таварыства браславян у Ольштыне, збірае матэрыялы па краязнаўству. У час сустрэчы шмат апавядáў аб гісторыі нашых мясцін. У музеі ён пабываў разам са сваёй жонкай Янінай і сястрой Вальдай.

У чарговы раз наведаў музей былы ўладальнік Павянянук Mihal Praneusk разам са сваёй сястрой Зафіей. У Варшаве яны арганізвалі грамадскі камітэт па збору сродкаў на аднаўленне Дзісенскага касцёла. Ян і заўсёды перадаў для музея цікавыя матэрыялы.

Улетку наведаў музей знаўца гісторыі напалеонаўскіх войн з Беластоку Рычард Ёдчык з сынам. Яго бацькі паходзілі з Браслаўшчыны. Рычард аказаў дапамогу ў вызначенні датаванні некаторых музейных экспанатаў, а таксама перадаў дыскі з апісаннем парапій касцёлу Мёршчыны і Браслаўшчыны 18 стагоддзя.

Вучоных са Швецыі, з універсітата ў Готландзе цікавілі перш за ўсё экспанаты звязанныя з эпохай вікінгаў. Мы змаглі задаволіць іх інтэрэсы. У музеі захоўваюцца ўпрыгожэнні вікінгаў 10-11 ст., старожытная сякера, шведская булава і манеты розных перыядоў.



# ПАЯМНІЦЫ СТАРЫХ ЗДЫМКАЎ

Нядайна ў Мёрах, пад час разбора старога, драўлянага, яшчэ даваенага гатэля за абышыўкай другога паверха была знайдзена пачка старых фотаздымкаў. Рабочы Віктар Лагун, перадаў іх спачатку ў рэдакцыю раённай газеты, адкуль яны былі перададзены нам ў гістарычны музей СШ № 3 г. Пачалося карпатліве вывучэнне надпісаў, бо многія здымкі былі падпісаны невыразным почаркам. Усяго перададзена 196 фотаздымкаў. Частка з іх зроблена ў прафесійных майстэрнях, частка аматарскія, памерам 7 на 6 см. Вось, што адкуль удалося высветліць. Здымкі належалі паручніку жандармерый КОП (Корпуса погранічнай аховы), зроблены яны ў 1936-1939 гг. Надпісы сведчаць, што паручнік скончыў курсы ў Невяркове ў 1936 годзе (Валынь - заход Украіны). Далей як і кожнаму вайскоўцу, яму часта прыходзілася змяняць месца службы. Служба праходзіла на тэрыторыях Захадній Украіны і Захадній Беларусі. Вось толькі некаторы пералік гарадоў: Клецк, Слуцк, Валожын, Бакоцын, Вільна, Гродна, Стоўбцы і г.д. Малады і абаяльны афіцэр карыстаўся павагай ў сяброў і поспехам у жанчын, што бачна па надпісах на адваротным баку. Большасць здымкаў падпісаны так: "Адзінаму ў свеце, найкаханейшаму, самаму каханаму" і г.д. Здымкі жанчын падпісаны імёнамі - Ванда, Ірка, Натка, Ядзя, Аля, Фэля, Марыя, Зоня. Малаверагодна, што яны паходзяць з нашых месцаў, на фата пазначаны іншыя гарады. Бачна што афіцэр сам меў уласны фотаапарат. Некаторыя здымкі зроблены на адпачынку на вядомым курорце Друскенікі. Няма сярод астатніх здымкаў яго бацькоў, толькі на некалькіх ёсьць яго родзічы - сястры, якія жылі ля Кракава, у Радаме, Жэшуве. Іх імёны - Бася, Рыся, Марыя. Верагодна і наш герой магчыма паходзіць з тых мясцін.

Але самае галоўнае - мы даведаліся імя афіцэра, уладальніка фотаздымкаў, ведаем яго знешні выгляд. Усюды падпісана толькі яго імя - Эдвард. Але зараз мы можам выказаць наступнае меркаванне. Перад самай вайной ён быў накіраваны ў нашыя мясціны, бо здымак напэўна яго сябра-афіцэра, датаваны 22 мая 1939 г. з подпісам Лужкі. Янэк. Менавіта тут была дыслакація батальёна КОПа "Малашкі". Калі адбыўся нечаканы напад СССР на Польшчу 17 верасня 1939 г. гэты батальён не маючы магчымасці для супраціву пачаў адступаць у бок латышскай мяжы. Так што наш паручнік Эдвард мог спыніцца ў Мёрах у гэтым будынку гатэля і схаваць тут за абышыўкай здымкі да леніных часоў. Ён разумеў магчымасць палону і не жадаў каб у рукі ворага трапілі здымкі яго сяброў-афіцэраў, якіх было шмат. З альбома яны былі вырваныя, калі ён паспешліва пакідаў казармы. Некаторыя здымкі з вугалкамі, бачна што іх паспешліва вырывалі.

Нас цікавіць, як склаўся далейшы лёс вайскоўца? Хутчэй за ўсё трагічна. Большасць польскіх пагранічнікаў, якім нават пашчасціла перабрацца ў Латвію, ўсё роўна калі ў 1940 г. Латвія была акупіравана СССР, трапілі ў савецкі палон і былі растралены органамі НКУС у Катыні. Калі яму

пашчасціла ацалець, ён мог трапіць у армію Андэрса і зноў жа загінуць пад Монтэ-Касіна. А мог ён трапіць і ў Армію Краёву. Але гэта толькі нашы меркаванні. Зараз наш пошук будзе скіраваны да Галоўнага вайсковага архіву ў Варшаве і ёсьць вялікія спадзяванні, што лёс героя здымкаў паручніка Эдварда будзе вядомы, як і яго прозвішча. Шанцы для гэтага ёсьць вялікія. Магчыма захаваліся спіскі курсантаў курса КОП а - жандармерый ў Невяркове. Малаверагодна што там было шмат такіх імёнаў. Нават калі б ведаць спіс растраляных у савецкіх лагерах, таксама можна вылічыць нашага героя. Нажаль няма шансаў застаць зараз у жывых і герояў здымкаў. Ім зараз за 90. Але магчыма жывуць іх родныя і блізкія, якія пазнаюць старыя здымкі. А лёс нашага героя будзе больш цікавы і не такі трагічны.

# Малы залаты пярсцёнак Мёршчыны (маршрут вандроўкі)

Маршрут вандроўкі распрацавані, саму вандроўку здзейснілі летам 2007 года краязнаўцы Мёрскай СШ пад кіраўніцтвам Вітаўта Ермалёнка. Перад школьнікамі-краязнаўцамі стаяла задача сістэматызаваць матэрыял па малавядомых сярод турыстаў мясцінах рэгіёна і прапанаваць трасу, якая будзе цікава шырокаму колу аматараў падарожжя. У групы ўжо быў доскед падобнай працы. У мінулыя гады школьнікі распрацавалі маршруты "Бронзавы пярсцёнак Мёршчыны" і "Срэбраны пярсцёнак Браслаўшчыны". Матэрыялы гэтых распрацовак увайшлі ў кнігу В. Ермалёнка "Очарование Миорского края", якая пабачыла свет у 2007 г. У парадунні з папярэднімі "залаты пярсцёнак" ахоплівае значна большую тэрыторыю і ўключае шэраг найбольш цікавых аб'ектаў рэгіёна. Сярод іх - Лявонпаль з яго багатай гістарычна-архітэктурнай спадчынай, рэшткі Дрысенскага ўмацаванага лагера часоў вайны 1812 г., вядомае гарадзішча Пруднікі і іншыя. Малым маршрут названы таму, што ў будучым будзе складзены новы, які дазволіць ахапіць адметнасці ўсяго раёна.

Першую вандроўку па "Малому залатому пярсцёнку Мёршчыны" здзейсніла група ў складзе: Антон Масленік (мастак, картограф), Аляксандр Янушкевіч (гістарыёграф), Сяргей Закройскі (гісторык), Віктар Савуць (фотограф), Уладзімір Касевіч (адказны за харчаванне і рыштунак), Ілля Грэцкі (этнограф), Антон Ермалёнак (археолаг), Вітаўт Ермалёнак (кіраўнік). За трэй дні краязнаўцы праехалі 148 км. Ніжэй друкуем першы фрагмент апісання іх вандроўкі.

**7-00.** Наша невялікая, але загартаваная ў мінульты падарожжах старэйшая група археолага-краязнаўчага гуртка "Арганаўты мінулага" на чале з кіраўніком Ермалёнкам Вітольдам Антонавічам, сабралася ля школы. Апошняя праверка гатоўнасці ровараў і наперад. Першым імчыць наш кіраўнік з чырвоным сцяжком, апошнім - яго намеснік, студэнт 4 курса БДУ, старэйшы гуртковец Ермалёнак Антон.

Шлях выбірасм напрасткі ля будынка аграсэrvіса. Адразу аглядаем месца дзе былі пазіцыі фашистаў ў 1944 г. Стромкі абрывы вышынёй да 10 метраў, унізе справа ад дарогі балота і безназоўнае возера. Зручнае месца для абароны. Вось чаму спатрэбілася мужнасць і герайзм воінаў 9-й гвардзейскай стралковай дывізіі на чале з Я. Вербавым, каб пераадолець гэтыя пазіцыі ворага. Узгадаем радкі з дакументаў, копіі якіх знаходзяцца ў нашым музеі: "Гвардыі радавы 5-й роты 18-га гвардзейскага стралковага пішука Мікалай Нетрабоўскі, ў баі ля вёскі Масеўцы з выхадам кулямётнага разліку са строю ўзяў ручны кулямёт і асабістама знішчыў 15 нямецкіх салдат і афіцэраў Міхаіл Фукс, гв. малодышы сяржант, камандзір другой кулямётнай роты 4 ліпеня 1944 г., зняважаючы смерць, асабістым прыкладам паднімае байцоў у атаку, агнём свайго станкавага кулямёта падаўтры кулямёты праціўніка, знішчыў пры гэтым 10 салдат і афіцэраў, чым забяспечыў рух наперад стралковай роты. Авакум Ісаюк - гв. малодышы сяржант у баі пад м. Мёры першым узвірваўся з ручным кулямётам у траншэю праціўніка і асабістама знішчыў 6 нямецкіх салдат."


**7-15.** Мы ля брацкай магілы ў Масеўцах. Ранішняя цішыня, нават цяжка паверыць, што тут рваліся снарады, гінулі салдаты. Ля самай дарогі - сціплы абеліск, дзе пахаваны 51 воін і партызан, з іх невядомых 16. Ля помніка кветкі, пустазелля амаль няма, нам хапае некалькі хвілін каб прывесці яго ў парадак.



**7-20.** Па асфальтавай дарозе імчым ў напрамку в.Чэрасы. Злева застаюшча вялікія дрэвы і адзінокая хатка, каліс тут была в.Паданы, а ў XVIII-XIX стст. існавала ўніяцкая царква. Менавіта тут пад асфальтам схавалася старая дарога на якой адбыўся ар'егардны бой рускай арміі ў 1812 годзе. Вось яны радкі з данясення: "18 ліпеня ў сем гадзін апоўдня 1-ы Бугскі полк есаула Жэлюля атакаваў французаў па дарозе з Чэрасаў на Дзісну. Пад час сутычкі харунжы з атрада Даброву ўзяў у палон французскага ўлана. Падыйшоўшыя моцныя французскія войскі адчынілі Бугскі полк да Дзісны".

Вёска Чэрасы прыгожа выглядае на высокім пагорку па левым беразе Чэраскага возера. (Пра гісторыю вёскі можна прачытаць у кнізе "Памяць. Мёрскі раён", энцыклапедычных выданнях - Рэд.) Мы спыняемся ля храма, які ўзвышаецца над возерам.

**ЦАРКВА СВЯТОГО МІКАЛАЯ.** Пабудавана ў 1883 г. ў псеўдарускім стылі з чырвонай цэглы, якую выраблялі на мясцовай цагельні. Размешчана на паўвостраве, дзе каліс таяла ўніяцкая царква. Шматярусная аб'ёмна-прасторавая



кампазіція складаецца з шатровай званіцы, бабінца, асноўнага кубападобнага аб'ёму. Пяцігранная апсіда мае бакавыя прыдзелы. Завершана цыбулепадобным купалам на восьмігранным барабане. Яе старадаўнія слупы з чырвонай цэглы ўпрыгожаны чорнымі каменчыкамі ў белай тынкоўцы. Непаўторную прыгажосць яе стварае аллюстраване ў возеры.

За царкоўнай агароджай размешчаны старадаўнія помнікі. Пад час пошукаў мы знайшлі лыжачку для прычасія канца XVIII - пач. XIX стст. Пад час разведкі на беразе возера Грэцкі Ілля знайшоў крамянёвы разец эпохі мезаліту (VI ст. да н.э.) і вялікі аскепак керамікі XV ст. Знаходка яшчэ раз падцвердждае старажытнасць гэтых мясцін. Але мэта нашага паходу не разведкі, мы павінны перш за ўсё праехаць маршрут. 8-40. Па гравінай дарозе накіроўваемся ў в. Сушкі - родную вёску наших паэтаў - сына і бацькі Паўла і Пятра Сушко. Тут адбылася цікавая сустрэча з дачкой і сястрой паэтаў Сушко Арлоўскай Тамарай Паўлаўнай, 1934 г. н. Яна паказала нам альбом з цікавымі сямейнымі здымкамі. Мы даведаліся шмат новых фактаў з біяграфіі паэтаў, пасядзелі на валуне, на якім часта алічывала ўся сям'я Сушко. Мы занагавалі важны факт, што брат Паўла Сушко - Ігнат Міхайлавіч дайшоў да Берліна ў 1945-м, але не занесены як удзельнік вайны ў раённую кнігу "Памяць".

**ПАЭТ ПАВЕЛ СУШКО.** Нарадзіўся 20 лістапада 1909 г. ў вёсцы Сушкі Дзісенскага павета. Вучыўся ў Чэрскай пачатковай школе. Вялікі ўплыў на яго аказаў Флор Манцэвіч. П.Сушко працеваў з бацькамі на гаспадарцы, друкаваща пачаў з 1938 года ў заходне-беларускіх прагрэсіўных газетах. У вершах і чататках ён выступаў супраць пацыянальнага і сацыяльнага прыгнёту. У Віленскай акадэмічнай бібліятэцы захоўваецца рукапісны зборнік яго вершаў падрыхтаваны ў 1939 г. "Адгалоскі". Пасля 17 верасня 1939 г. яго абраў старшынёй Чэрскага сельсавета. Пасля ён удзельнічаў у арганізацыі калгаса "Баявы партызан". У час вайны стаў сувязным атрадам "Масква", потым партызанам 4-й Беларускай партызанская брыгады. Пад псеўданімам Язэп Сяўня пісаў у падпольную газету "Кліч партызана". Яго верш "Марш беларускіх партызан" стаў гімнам народных мсціўцаў. Пасля вайны працягваў друкавацца ў мясцовым, абласным і рэспубліканскім друку. Вершы Паўла Сушко "Сцяжынка", "Ой ішла дзяўчына" былі пакладзены на музыку. У 1965 г. вершы былі надрукаваны ў зборніку "Спягі і паходні". Памёр паэт ў

1974 годзе, пахаваны на могілках у Чэрсах.

**ПАЭТ ПЯТРО СУШКО.** Нарадзіўся ў в. Сушкі ў 1937 годзе. Паэтычная творчасць бацькі аказала непасрэдны ўплыў па выбар жыццёвага шляху Пятра. У 1953 г. ён скончыў Чэрскую сямігодку, у 1956-м Мёрскую сярэднюю школу. Друкаваща ён пачаў з 1954 г. вершам "Цёллы даждж" у раённай газете. Пасля закончэння ў 1966 годзе фаультэта журніalistыкі БДУ П.Сушко працеваў карэспандэнтам у раённай газете, "Віцебскім рабочым", "Звяздзе", часопісу "Вожык" і інш. На працягу 1980-1987 гг. адказыны сакратар штотыдніціка "Літаратура і мастацтва", старэйшы рэдактар у выдавецтве "Полымя". Пётр Сушко выдаў шмат зборнікаў паэзіі. Вядомы яго кнігі сатырычных вершаў "Ганарлівы сучок", "Восці напагатоў", "Парнасская кузня". Наш земляк першым у беларускай літаратуре напісаў вянок сатырычных санетаў "Паэтычнае веча". Вялікай лірычнасцю вылучаючы яго кнігі вершаў "Бігосаўскі паром", "Пратокі". Для дзяцей паэт выдаў кнігі "Чмялёва гушчалка", "Вясёлы бай" і інш. Памёр у 1997 годзе.

На ўспамін мы сфатографаваліся з Тамарай Паўлаўнай і зноў у дарогу. Наведалі магілу Паўла Сушко на старых чэрскіх могілках.

9-30. Каб сэканоміць час паехалі палявой сцяжынкай ў на-нірамку вёскі Ліпаўка. Для веласіпедыста дарога здатная, але вясной і восенню праблематычна па сяй прасхаць. А вось падарожнікі на аўтамабілі лепш ізноў вярнуцца ў Чэрсы і праехаць лішніх пару кіламетраў, але па асфальце. Ля в. Ліпаўка захаваліся лапікі старой брукаванай дарогі на Дзісну. Назва вёскі паходзіць ад дрэваў ліпаў, якія захаваліся да гэтай пары. Незабыўнае ўражанне на падарожніка аказваюць краявяды маленькага Ліпаўскага возера.

На асфальтованую дарогу выїжджаєм ля в. Грецкай. Назва паходзіць ад прозвішча Грецкі. Так называлі ў нашай мясцовасці праваслаўных і ўніятаў. Роўная і гладкая дарога дазваляе нам павялічыць тэмп. Яна звязвае праз Браслаў Літву і Літвию з Польшчам, Віцебскам, далей з Расіяй. Па добрай дарозе непрыкметна даехалі да вёскі Старая Крука. За ёй пачынаеца балота "Ельня". У гады апошніх вайны тут была партызанская зона. Ля дарогі партызаны брыгады "Кастрычнік" разграмілі ў 1944 г. нямецкі абоз, які рухаўся на Дзісну. У мінулыя гады гурткоўцы лакалізавалі месца бою, знайлі змены ваенныя рэліквіі змесцаны ў запасныя фонды нашага музея. Каб пазбавіць партызан падтрымкі шасельніцтва, ў на-ваколі было спалена 87 вёсак, жыхары былі вывезены ў Германію. Таму і школа дзе працеваў Ф.Д.Манцэвіч не захавалася. Але мы адшукалі цудам ацалеўшыя карты і глобус, якімі карыстаўся працуючы настаўнікам геаграфіі наш славуты земляк.

**ФЛОР ДАНАТАВІЧ МАНЦЭВІЧ.** (Флору Манцэвічу прысвечана шмат публікаций - Рэд.)

11-10. Працяг шляху. Па асфальце, мінаючы в. Старая Крука дарога рэзка ідзе ўніз на мост праз раку Волту. Менавіта гэта рака доўгія стагоддзі была мяжой паміж балцкімі племенамі і славянамі-крывічамі. Направа ад дарогі змесцаны лес за якім хаваеца знакамітая балота гідалагічны заказнік "Ельня".

**БАЛОТА "ЕЛЬНЯ".** Ельня - верхавое балота размешчана ў асноўным ў вадазборы ракі Волта, часткова ракі Бярэжжа і

Язвінкі. На балоце знаходзіцца больш 70 азёраў. Буйнейшыя з іх: Доўгае, Белае, Бярэжжа, Яжгіня, Чорнае. Агульная плошча балота складае каля 20 тысяч гектараў. Глыбіня торфу да 8,5 метраў, сапрепелю - 1,5 метры. Частка балота парасла бярэзінкамі, ёсьць хвастыя дрэвы. Флора балота надзвычай багатая. Некаторыя з іх вельмі рэдкія, занесеныя ў Чырвоную кнігу Беларусі: карлікавая бяроза, марошка, чубатка пустая, шадыш шыракалістны, мяждзведкавая цыбуля, шпажнік і інш. Асабліва багата балота журавінамі. Тут можна сустроіць і рэдкіх прадстаўнікоў фауны: шэрага жураўля, кулона, сяўца залацістага, гагару чорнавалёва, дзербніка. Балота Ельня па сваій улікальнасці з'яўляецца адзіным падобнага тыпу ў Еўропе. Тому яшчэ ў 1968 г., каб зберагчы ў натуральным стане балотны масіў, быў створаны гідралагічны заказнік.

Кароткі прыпанак ля вёскі Пераслова, якая размешчана побач з паваротам на Дрыгучы. На карце Яраслава Мудрага на мяжы Палацкай зямлі змешчана паселішча з называй Пераслаў. Па меркаванню вучоных паселішча павінна быць у нашым рэгіёне, але дзе? У межах нашага падарожжа размешчаны вёскі Пераслова і Пераслоўка. Тому мы спыніліся і правялі кароткую разведку, якая, дарэчы, аказалася безвыніковай. Сустрэлі толькі кераміку XVIII - XIX стст. Большасць палёу засяяна і гэта акаличнасць перашкаджае нашаму пошуку. На дарозе на Дрыгучы зварочаем на Масцішча, вёска дзе нарадзіўся "беларускі цар" Кузьма Крук. Яго хата не захавалася, але засталіся вялікія дрэвы. Добра было б ушанаваць памяць аб нашым земляку памятным знакам.

**КРУК КУЗЬМА - "БЕЛАРУСКІ ЦАР".** Ад в.Масцішча да в.Дрыгучы 2 км па добрай дарозе. У слоўніку В.Жучкевіча называ вёскі падаецца ад слова "дрыгва.", але ж яна размешчана на ўзвышшы. Па меркаванню гісторыка М.Ермаловіча - называ Дрыгучы паходзіць ад плямёнаў дрыгавічоў, якая засяляліся на поўдзень па рацэ Заходніяя Дзвіна. Спыняемся ля помніка воінам і землякам, удакладняем спісы загінуўшых.

Далей даследуем сядзібу і парк паноў Каранеўскіх, або Каржанеўскіх. Апошняя з іх - Зофія Дублясова пабудавала ў 1926 годзе сядзібу. Гэта вялікі драўляны будынак з чатырохскатным дахам. Сем вялікіх пакояў з двумя калідорамі і верандай. У сядзібе раней размяшчалася школа, зараз жылы дом, але многія кватэры ўжо пустуюць і сядзіба прыходзіць у заняпад. Сфатографавалі выстаўленае акно веранды 20-х гадоў XX ст. Менавіта такія стрэльчатыя вокны былі моднымі ў большасці панскіх сядзіб Мёршчыны. Не разбураны яшчэ і печы з прыгожай каліяровай кафлі. Але вялікая бібліятэка, архіў, карціны і старадаўняя мэблі былі знішчаны пасля 1939 года. Захаваліся рэшткі парку: векавыя ліпы, дубы, прасочваючыя дарожкі парку па ўсяму перыметру. У мінулым паміж дрэў былі альтанкі, ля дома кветнікі, за прысадамі вялікі сад. У парку была ўсталявана вышка з якой папі любіла ў бінокаль аглюдаць наваколле Заходніяя Дзвіны. Муж Зофіі Каржанеўскай пахаваны на старых могілках у Рыжмонтах. У 2004 г. мы даследувалі гэтыя могілкі і знайшлі там пахаванні трох пакаленняў Каржанеўскіх.

Наведалі музей ў Дрыгушкай базавай школе. Экспазіцыя складаецца з двух раздзелаў - гістарычнага і этнографічнага. У гістарычным раздзеле прадстаўлена кераміка XVI - XIX стст., знайдзеная ў наваколлі Дрыгучаў, вясенныя рэліквіі, школьнія прыналежнасці паслявенных гадоў і г.д. У

этнографічным - прадметы ткацтва, танчарства, апрацоўкі зямлі. Кіраунік музея - настаўнік гісторыі Цітовіч Уладзімір Мікалаевіч.

Найболыш цікавы суразмоўца ў Дрыгучах, былы бібліятэкар Сінкевіч Анастасія Васільеўна. Ад яе мы юмат даведаліся звестак па мясцовай гісторыі. Асабліва нас зацікавіла паданне пра паходжанне назывы вёскі Карандаши. Да гэтай пары яно супярэчыла беларускім назвам вёсак Мёршчыны. Па-беларуску *карандаш* - аловак.

**ПАДАННЕ АБ ПАХОДЖАННІ НАЗВЫ ВЁСКІ КАРАНДАШЫ.** Там, дзе зараз вёска - былі благія, неўрадлівія землі: гліна, камяні, пясок. Крыавым потам абліваліся, апрацоўваючы гэтыя землі сяляне. А ўраджаю добра га ўсё роўна ніколі не было. Тому калі паны накіроўвалі сялян туды працуваць за якую-небудзь правіну, то іх называлі "караны души". Скарочаная назва гэтага выразу і ператварылася ў Карандаши. Аб гэтым апавядваў Сінкевіч А.В. яе бацька, Маляўка Васіль Фёдаравіч (1894-1975). Ён ваяваў у першай сусветнай вайне, у перыяд грамадзянскай быў кавалерыстам коннай арміі пад камандаваннем Варашылава. Працаўаў першым сакратаром Узмёнскага сельсавета, у вайну вывезены ў Германію. Яго брат, Маляўка Юльян Фёдаравіч, быў удзельнікам першай сусветнай вайны, актыўна ўстанаўліваў савецкую ўладу на Дзісеншчыне. Абрани павятовым камісарам, загінуў пад час антысавецкага паўстання 1919 года. Пахаваны на плошчы ў Дзісне, але ў 1941 г. немцы прымусілі яго ірах перазахаваць. Анастасія Васільеўна перадала нам у музей здымак Юльяна Маляўкі разам з яе бацькам. Анастасія Васільеўна абіцала перадаць і цікавыя копіі дакументаў пачатку ХХ ст.



Пачаставаўшы смачнымі блінамі з гарбатай, яна накіравала з намі двух сваіх унучак Аню і Насцю, каб мы хутчэй знайшлі на дрыгушкіх могілках магілу Кузьмы Крука. Ён не пакінуў пасля сябе сям'і, але нашчадкі добра даглядаюць магілу. Ля помніка красуюць жывыя кветкі. Па сцяжынцы накіроўваемся да старых могілак. Па ўспамінах старажыхароў тут раней праходзіла старая дарога на Дзісну, якая была абсаджана дубамі. Зараз дрэвы-волаты захаваліся толькі ў асobных месцах. 100 год назад знаходзілася тут вёска Дрыгучкі, дзе былі карчма і млын. На могілках мы даследавалі драўляную напаўразбураную капліцу, якая была пабудавана без адзінага цвіка ў XIX ст., і старажытныя пахаванні, большасць з іх адносіцца да канца XIX - пач. XX ст.

Далей наш шлях вядзе па палявой дарозе ў в.Панізова. У пачатку ХХ ст тут існаваў маёнтак Каржанеўскага. Пражывала 11 мужчын і 9 жанчын. У 1931 г. маёнткам валодаў Вінцэнт Ясінскі, а колькасць жыхароў вырасла да 52 чалавек. Зараз ад паселішча застаўся адзін дом, які выкарыстоўваецца як лецішча. Вывучэнне адметнасці яго пабудовы паказала, што гэты будынак частка былога сядзібнага дома. Разведка праведзеная намі на агародзе прынесла першае адкрыццё. Акрамя керамікі і кафлі XVI ст. мы знайшлі некалькі ляпных кавалкаў глінянага посуду, што паказвае на існаванне паселішча жалезнага веку пач. I тыс. н.э.

(працяг будзе)







# Таямнічыя знакі з гарадзішча Маскавічы

Пра тое, што на гарадзішчы Маскавічы знойдзена цэлая калекцыя костак з рунічнымі надпісамі, ведаюць многія. Пра гэта шмат пісалася ў прэсе. У 2002 годзе былі апублікаваны вынікі расшыфроўкі надпісаў. Прыклады прачытання ў мы змяшчалі ў адным з нумароў "Павета". Менш вядомы той факт, што экспедыцыямі Людмілы Дучыц на гарадзішчы Маскавічы знойдзены праселкі (грускі для верацёнаў) са знакамі, якія падобны на літары нейкага невядомага алфавіту. Падобныя знакі былі выяўлены археолагамі на рэчах з Менску, Вайкавыску,



Hymar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SHARK	S	1	C	-	L	1	+	+	4	A	Y	↑	7	4	-	/	\	N	E	4
Kontakosha	1	3	2	1	1	2	3	0	1	3	1	7	1	1	5	2	5	1	1	2

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
↑↑	^	↓↓	X	X	→	Y	Y	X	U	6	—H	↗	#	(Q)	X	↓	S~	↑	O	□	□	
4	9	1	3	2	1	1	1	9	9	7	7	2	7	3	1	7	8	1	1	2	1	



Горадні, Ерсіке, Ноўгарадзе. Многія спецыялісты выказваюць меркаванне, што да кірыліцы нашы продкі славяне ўжо ведалі пісьмо - "чрътами и резами чътху и гадааху" (пры дапамозе "чэртаў" і "рэзаз" чытали і гадалі) - так пісаў у канцы IX ст. балгарскі пісьменнік Храбр. Не аднойчы рабіліся спробы раканструяваць славянскі дакірылічны алфавіт. Былі асобныя публікацыі і нават кнігі, прысвечаныя "славянскім рунам", пачынаючы з XVIII ст. Цікава, што ажыя таж вакол гэтай тэмы справакаваў цэлы шэраг фальсіфікацый. Тым не менш, сучаснымі даследчыкамі назапашана даволі многа прыкладаў непадробленых знакавых надпісаў на славянскіх абшарах. Маскавіцкія заходкі - у іх шэрагу. Людміла Дучыц выпуцьцяла сярод знакаў 43 віды (што дарэчы адпавядае колькасці літар кірыліцы). Гэтыя знакі прадстаўлены

на малюнку ніжэй у зводнай табліцы. Сярод знакаў значная частка нагадвае скандынаўскія руны. Ці будуць калі-небудзь расшыфраваныя таямнічыя знакі з пад Браслава? Невядома. Выказваецца меркаванне, што да ўвядзення кірыліцы адзінай сістэмай пісьма ў славян не існавала, а бытіе розныя лакальныя алфавіты, расшыфраваць якія значна цяжкі.

(На матэрыялах артыкула Э.Зайкоўскага "Калі на Беларусь з'явілася пісьмо?". Спадчына. № 2, 1992.)

# Аյча - ідал Маскавічай

раёна, IX ст.", на 25-й ст. таксама знаходка з гэтага рэгіёна, на гэты раз - "Выява птушкі; цацка з раскопак Друг. XVIII ст."

Мяне найбольш здзівіла гісторычна рэч з вёскі Маскавічы, бо і што гаварыць, подых сівой мінуўшчыны, калі так можна сказаць, даўёкае дзяцінства нашай культуры заўсёды чаруе, хвалюе, выклікае моцную цікаўнасць і захапленнс.

У 5-м томе "Энцыклапедыі гісторыі Беларусі" (стар. 86) за подпісам Людмілы Дучыц расказваецца, што Маскавічы, Маскаўцы, гарадзішча археалагічных культур днепра-дзвінскай, штырхаванай керамікі XI - XIII стагоддзяў каля вёскі Маскавічы Браслаўскага раёна. Напрыканцы пра гарадзішча Маскавічы (Маскаўцы) напісаны: "Выяўлены пасад, які

з цягам часу апынуўся пад водой возера. Знойдзены прылады працы, конская зброя і рыштунак конніка, рыбалоўныя снасці, вырабы з косці, жаночыя ўпрыгажэнні, 4 энкалпіёны (металічныя двухстворкавыя крыжы-складнікі - М.М.), больш за 100 абломкаў касцей жывёл з надпісамі і малюнкамі".

На гэтай жа старонцы дадзены 2 здымкі з надпісам унізе: "Косці жывёл з малюнкамі з гарадзішча Маскавічы". На мой погляд, яны гавораць аб асаблівай шчырасці, любові маскаўчан да выяўленчага мастацтва, нават аб дасягненні некаторых з іх у ім. Канечне, каляровы, на добрай паперы фотаальбом аб гэтым упрыгожыў бы і Браслаўшчыну, і ў цэльм нашу краіну.

Энцыклапедыя "Археалогія і нумізматыка Беларусі" (1993 года выдання) падкрэслівае: "Больш за 100 абломкаў касцей з надпісамі знойдзена на гарадзішчы Маскавічы Браслаўскага раёна. Знакі падзяляюцца на асобныя літары, лігатуры, ідэаграммы, некаторыя маюць сувязь са скандынаўскім рунічным пісьмом".

Гэтая ж энцыклапедыя да паўніе нашы веды аб надпісах на костках: "Маскавіцкія надпісы характэрны для скандынаўскага бытавога пісьма і ўяўляюць сабой дэградзіраванае пісьмо, навыкі якога страчаны яго носьбітамі".

А мы вяртаемся да выявы далёкай нашай праавечкі. Нам застаецца толькі шкадаваць аб tym часе, што раней амаль што кожная беларуская сям'я ў вёсцы мела і авец, і барана. Пасля Вялікай Айчыннай вайны гэта свойская жывёла чамусыці няўхільна пачала скарачацца, сёння ёсьць цэлія вёскі, дзе яе пямя. І няшчасныя дзеткі ў іх ведаюць пра аўцу толькі па ўспамінах бацькоў і па малюнках у кнігах.

Як мне здаецца, выява авечкі ў Маскавічах здорава прайграе жывапісу на костках. Але, што і казаць, гэтая скульптура-ідал таксама выклікае замілаванне, захапленне і ўдзячнасць, бо яны, нашы продкі, захавалі ў імгненнях прасторы і часу свае светаадчуванні.

Як піша Міхась Ржавуцкі ў сваёй кнізе (стар. 16): "У старажытнасці лічылася: ляпіць выявы жывёл - чакай прыплод, птушак - прыход цёплых дзён, лялек у выглядзе жаночага вобраза - прадоўжыш свой род".

Праз абзац аўтар працягвае: "Першбытная "цацка" прадстаўляла сабой своеасаблівых ідалаў. Пакланяючыся ім, чалавек як бы выказваў свае жаданні і волю. Фігуркі гліняных істот з-за сваёй кампактнасці і даступнасці матэрыялу атрымалі даволі шырокое распаўсюджванне ў пляменаў, што насялялі тэрыторыю тагачаснай Беларусі".


Каб даведацца болей пра гісторыю нашых цацак, я спецыяльна прагледзеў у "Энцыклапедіі гісторыі Беларусі" усе матэрыялы на літару "Ц", але выдаўцы абыцілі яе сваёй увагай, павагай, пашанай гэты прадмет, прызначаны для паднімання нашага духу, весялосці, гульні, аздобы, упрыгажэння, прыемнасці.

Як бачна, былыя насельнікі гарадзішча Маскаўцы (Маскавічы) лепілі за нашых энцыклапедыстаў прыдавалі значэнню цацкі, таму, мабыць, і ўвайшлі, і засталіся ў нашай удзячнай памяці назаўсёды!

**Міхась Маліноўскі, прафесійны член Географічнага таварыства, г.Баранавічы.**

**Кастусь Шыдлоўскі**

## ВІДЗСКІЯ МЛЫНЫ



Гліняныя фігуркі з гарадзішча  
Маскавічы (Л.Дучыц).  
Браслаўскае Паазер'е ў IX-XIV  
стст. Мінск. 1991)

Быў час, калі млыны адыгрывалі значную ролю ў эканамічным жыцці мястэчак, маёнткаў. Яны прыносілі гаспадаркам істотныя грашовыя паступленні. Млыны былі выгаднымі і для вяскоўцаў: памол рабіўся хутка і якасна. Невялікія жорны, якія меліся ў кожнай гаспадарцы, адыгрывалі дадатковую ролю. Паводле архіўных матэрыялаў канца XVIII ст., на тэрыторыі сучаснай Браслаўшчыны было каля 25 млыноў, у асноўных вадзяных, а таксама некалькі ветракоў. Млыны ў гэты перыяд былі драўляныя. У XIX ст. сталі будаваць млыны з каменю, цэглы. Напрыканцы гэтага стагоддзя, але ў асноўным у пачатку XX ст., млыны аснашчаліся паравымі ўстаноўкамі. Яны былі найбольш эфектыўнымі, працавалі ўвеселі час. Энергетычны патэнцыял рэк Браслаўшчыны быў невялікі, часта яго хапала на працу млына пры паводках і навадненнях. Ветракі таксама працавалі ў амежаваны перыяд. У палове XX ст. многія млыны былі пераведзены на электрычную цягу, але неўзабаве пачаўся занядад млыноў. Муку ў разгейн сталі завозіць з вялікіх камбінатоў.

Відзы былі адным з буйнейшых мястэчак Браслаўшчыны. Асобныя яго часткі мелі розных гаспадароў, якія неаднойчы мяняліся. Асноўным заняткам большасці местачкоўцаў была сельская гаспадарка, аднак у самім мястэчку гісторычныя крыніцы да пачатку XIX ст. млыноў не згадваюць. Іх было некалькі ў бліжэйшым наваколлі. Напрыклад, у апісанні Відзской парофіі згадваюцца вадзянікі ў Фабіянполі, Лісішках, Янове, гаспадарцы канонікаў лютэранскіх (хутчэй за ёсё, у іх маёнтку Рэгуляры, у 2-х кіламетрах па пастаўскай дарозе). Каля мястэчка знаходзіліся і 3 ветракі - паўночнай Відзаў, у Грынкаўшчыне і на віленскім гасцінцы. З 90-х г. XVIII ст. вядомы план Відзаў, але на ім які-небудзь млын у мястэчку не пазначаны.

Неўзабаве быў збудаваны млын на р. Маруга ў межах паселішча. Ён згаданы сярод страт, нанесеных мястэчку вайной 1812 г. Звесткі аб драўляным вадзяніку паловы XIX ст. дае выданне

"Материалы для статистики Ковенской губернии". У брошюры, присвященной Відзам (1898 г.), мясцовы настаўнік М.Посах піша: "В городе имеется одна небольшая водяная мельница, работает только в половодье, и 5 ветряных". Млын, аб якім піша Посах, можна ўбачыць на німецкай паштоўцы 1916 г. Выразна бачны мураваная падмуроўка будынка і пляца побач, аднапавярховы зруб асноўнага будынка, плаціна з вадзяным колам. Млын заходзіць у занядбаным выглядзе. Звяртае ўвагу тое, што рэчка мелкаводная - у гэтym асноўная прычына занядбання млына. Дзе заходзіць стары відзайскі млын? Знайдзіце ў Відзах завулак млыновы, які захаваў старую назеву, прайдзіце па ім да рэчкі Маруї, што пасля меліярацыі ледзь струменіца між чароту і аеру - вось тут і быў першы відзскі млын.

Што да ветракоў, то старыя людзі ўспамінаюць, што у Відзайскім наваколлі былі распавісці аб невялікіх млынах, разлічаных у асноўным на патрэбы адной ці некалькіх гаспадарак. Апошні такі млын можна было яшчэ ў 80-я гг. XX ст. ўбачыць у в.Бучаны, пры дарозе Відзы - Казяны. Былі планы перанесці гэты вятрак у Браслаў ці ў музей народнай архітэктуры і побыту "Менка", але гаспадар папросту разабраў яго. Напрыканцы XX ст. падобны млын збудаваў гаспадар Рамуальд Пяткун у вёсцы Пагошча. Гаспадар ветрака неўзабаве памёр, але вятрак да гэтай пары можна ўбачыць на ўскраіне вёскі.

Вернемся, аднак, у Відзы. У пачатку XX ст. на р.Маруга ніжэй старога быў узведзены новы млын. Ён размешчаны ў сяле паміж двумя маставі, праз

якія пралягали гасцінцы на Гадуцішкі і Паставы. Будынак, узведзены з чырвонай цэглы, да якога прыбудаваны двухпавярховы зруб, можна ўбачыць і цяпер. Ён не ўнесены ў спіс помнікаў гісторыі і культуры, але адразу звяртае ўвагу аматараў старасветчыны. Асноўны аб'ект млына мае два паверхі з вялікімі вокнамі і дзвярыма, і высокі вальмавы дах з дадатковымі памяшканнямі. На фасадзе, звернутым да дарогі, вылучаецца надбудова пад'ёмнага механізма.

У Каўнаскім архіве захавалася справа пач.ХХ ст. аб прыстасаванні пад гэты млын мураванай гаспадарчай пабудовы, якая належала мешчаніну Конану Жалніну. На жаль, гісторычны матэрыял у справе адсутнічае. Захаваліся малюнкі старога будынка, план будучых памяшканняў млына.


Не ўказаны прозвішча гаспадара млына. Старыя людзі згадваюць, што гэта быў відзскі яўрэй. Вады ракулкі на абедва млыны не хапала, таму гаспадары млыноў канфліктавалі. У лепшай сітуацыі быў стары млын, размешчаны вышэй, але да новага было зручней даехаць і



Стары Відзскі млын. Німецкая паштоўка. 1916 г.



Вятрак у в.Бучаны. Здымак Яўгена Казюлі. 1980-я гады




Новы Відзскі млын. Фота Рамана Фарбера. 1980-я гады

абсталяванне ён меў навеяшае, а значыць, лепшае. Апошняя акаличнасць дазваляла гаспадару новага млына браць меншую плату з сялян.

Пасля першай сусветнай вайны абедва млыны перажылі рэканструкцыю: на іх былі паставлены паравыя машыны. Архіўныя матэрыялы захавалі прозвішчы іх уладальнікаў: Гутман Іхімчык, Пінхус Мурмішскі. Абедва млыны ў архіўных дакументах прывязаны да вуліцы Старой.

Савецкая ўлада нацыяналізавала відзскія млыны. Новы млын пры дарозе працаваў да 50



Чарцёж прыстасавання пад млын.

- 60-х гадоў ХХ ст., абсталяванне было пераведзена на электрычную цягу. Пасля закрыцця млына асноўны будынак выкарыстоўваўся пад склад, у драўляным месцілася пэўны час чахралка (першы паверх) і бібліятэка (другі паверх).

У другой палове 90-х гг. ХХ ст. млын адкупіла сям'я Сайкоўскіх. Млын запрацаваў па прамому прызначэнню. Яго паслугамі карысталіся пераважна невялікія індывідуальныя гаспадаркі. Некалькі гадоў аbstaляvanne працавала даволі інтэнсіўна. Штодня калі млына грамадзіліся фурманкі, завіхаліся людзі. Цяпер тут энто цішыня - не тая эканамічная кан'юнктура. Што станецца з будынкам у будучым - невядома. Можа быць, знойдзецца энергічны прадпрымальнік і ў Відзах з'явіцца гатэльчык з кавярняй "Стары млын".



Новы Відзскі млын. Фота Рамана Фарбера. 1980-я гады

# Калекцыя сумак з чароту з фондаў Браслаўскага аб'яднання музеяў

Элеанора Зінкевіч

Сярод рамёстваў адным з самых старажытных з'яўляецца пляценне. На Браслаўшчыне ў якасці сырэвіны для пляцення выкарыстоўваліся раслінныя валокны лёну, каноплі, крапівы, ветак лазы, арэшніку, лыка, кары лазы, ліпы, бярозы, сасновай лучыны, яловых і сасновых каранёў, саломкі культурных і дзікарастучых злакаў, чароту, сітніку.

У энцыклапедыі "Прырода Беларусі" у апісанні такіх раслін, як чарот і сітнік узгадваецца іх выкарыстанне для пляцення, але не узгадваецца дакладна якія вырабы з яе рабілі. У энцыклапедычным выданні "Этнографія Беларусі" я не сутрэла ў артыкуле аб пляценні інфармацыю аб вырабах з чароту на Беларусі, але ў фондах Браслаўскага музейнага аб'яднання існуе калекцыя вырабаў, тканых і плецяных з чароту. Магчыма гэты пакірунак пляцення больш позні, развіваўся лакальна і сустракаўся сярод насельнікаў прыбрэжных частак.


На Браслаўшчыне заразнікі чароту можна сустрэць на мелкаводдзі азёраў і рэк. У вільготных месцах, па балоце, заляўных лугах густымі пукамі расце нівысокая трава - сітнік. Сярод мясцовага насельніцтва для раслін, якія маюць порыстую структуру сіта, існуе агульная назова - сіта. Па звесткам мясцовых жыхароў нарыхтоўваюць яс да Яна. У гэтых час сіяблы вельмі лёгка выдзёртваюцца з прыкаранёвых лістоў. Сіяблы у гэтых час маюць роўны зялёны колер, які можна захаваць пры сушэнні травы пад навесам.

У Маладзечанскім архіве захаваўся ліст 1923 года Дрысвятскага ксяндза Міхайлоўскага да старосты Браслаўскага павета, у якім ён піша пра утворение сеций хатніх промыслаў ў Дрысвятах ў 1912 г., і пра магчымасць стварэння падобных ў Браславе, пра неабходнасць вырошчваць плантацыі лазы на мясцо-

вых пясчаных грунтах. Тады ён звярнуў увагу: "... Маецца таксама вялікая колькасць азёраў, а ў іх сіта. Гэта расліна пняпрашні дэсні марнуетца непрадуктывна, а магла быць скарыстана для вырабу кошыкаў..."

Пад сітой Міхайлоўскі мсў на ўвазе чарот, які расце ў прыбрэжнай частцы. Чарот для пляцення кошыкаў, напэўна, так і не пачаў выкарыстоўвацца, але ён выкарыстоўваўся ў саматужнай вытворчасці для пляцення і ткацтва сумак, палавікоў, адзення для рыбакоў і пастухоў. Аб чым сведчыць невялікая калекцыя гэтых вырабаў у фондах Браслаўскага музейнага аб'яднання, а таксама успаміны мясцовых жыхароў.

Станкевіч Святлана Браніславаўна, 1932 г.н. каталічка з г. Браслава, нарадзілася у вёсцы Струста. Яна узгадвае, што ў в. Струста пасля вайны "старухі" плялі з сіты "кашолкі" (сумкі з травы), маты для учілення сіснаў і лзвярэй ў доме, ткалі палавікі. Звязана



гэта было з тым, што ў гэтых час не хадзала вала-  
кна, нітак, тканіны і людзі старалісь болей выкары-  
стоўваць раслінныя матэрыйялы. З сіты плялі доўгія  
пляшёнкі - "касічкі" з трох, ці чатырох саломін з  
роўным краем, якія пасля сшывалі па спіралі, як  
саламянія каплюшы (верхняя рады пляшёнак  
пашываліся на ніжняе і прышываліся). Такая сумка  
мела круглу форму і называлася "кашолка". Ручкі  
мелі дзве, якія пляліся з такіх жа касічак. Вырибы  
з сіты былімягкія і крэпкія, доўга насіліся. Палавікі  
з сіты ляжалі ў хаце искалькі гадоў. Калі яны стана-  
валіся бруднымі - іх насілі на возера, мылі пічоткамі  
з свіной щачайні (такімі щочоткамі яшчэ чыслілі  
коней). У іх дома сумкі плялі зімой, а траву нары-  
хтоўвалі летам, захоўвалі яс на гарышчы.

Угаронка Ганна Казіміраўна 1918 г.н., каталічка з в. Божаны, нарадзілася у вёсцы Жэймяны (4 км. ад Божанаў). Яна рассказала, што ў 1953 годзе

сама пляяла сумкі з сіты і вазіла іх на ровары за 30 км ад дому на продаж (па 2-3 рублі) ў Краславу. Там па заробленыя гроши набывала лекі для хворага мужа, шукар, макароны. Навучылася плясці ад мамы. Плялі спачатку ленты ў "ёлачку" ці ў "клетачку", абстуквалі іх малаточкам і пасля сшывалі дратвой. Ручкі таксама плялі з пляцёнак. Сумкі называліся "корфы" і былі прыгожага зялснага колеру. Сіту рвалі да свята Яна (каб не было на ёй мяцёлак), ці адразу з вясны, як толькі яна пачне расці з вады (у гэты час яна мягкая). Вылэсрввалі траву рукамі, некалькі лзён яна магла ляжаць на беразе, каб падвяліша на сонцы і потым з яе можна плясці.

Калекцыя вырабаў з чароту ў фондах Браслаўскага музейшага аб'яднання налічвае 16 адзінак. З іх: 12 сумак, куртка этиографічная, пашытая з кавалкаў палатна, затканага чаротам, кавалак пляцёнкі, знайзены на гарышчы закінутай хаты, і вырабы зробленыя майстрамі клуба "Ля



возе-

ра" (ланці лекара-  
тыўныя, сур-  
вэтка).

Я у сваёй працы  
хачу пазнаёміць  
толькі з калек-  
цыяй сумак, як  
прыклад выка-  
рыстання таго  
матэрыва, як

чарот у накірунку пляцення, з тэхналогіямі вырабу сумак на прыкладзе далізенай калекцыі.

Усе сумкі сплесцены з чароту. Шырыня ад 20 см да 40 см., высота ад 20 да 30 см. Дэссяць сумак з двадццатці сшыты з плеценых стужак. Найчасцей гэтага пляцёнка "рагожка" ў "клетачку" з 8, 10, 20, 24 чарошні, але можа быць пляцёнка "рагожка" ў "ёлачку" з 7, 8, 18 чарошні,



можа быць "зубатка". Асноўнае налатно сумкі сшываецца ільняной ніткай з падоўжаных кавалкаў стужак метадам "ўстык", ці "ўпахлест". Адна сумка смыгая па спіралі. Ёсьць у музейшай калекцыі сумка, якая магчыма быіа сплесцена на драўлянай калодке. Цікавасць прадстаўляе сумка, якая знаходзіцца ў экспазіцыі МГК. Пра тэхналогію яе вырабу ад мясцовага насельніцтва даведацца не ўдалося, але ёси схемы тэхналогіі ў кнізе Казіміра Машынскага "Народная культура славян", том 1, стар. 333.

## Жаны землянкі

**Іваноў Іван Аксенічевіч** (нарадзіўся 25.11.1910 г., Відзы, Ковенскай губерні) - адзін з кіраўнікоў партызансага руху ў Вілейскай вобласці ў Айчынную вайну. З сялян. Член КПСС з 1935 года. За рэвалюцыйную дзейнасць у Заходній Беларусі польскімі ўладамі зняволены ў турму. У 1939 - 1941 гг. на савецкай рабоце ў Відзах. У партызанах з чэрвеня 1942 года - камандзір групы, узвода, камісар атрада. З верасня 1943 года - камандзір партызанскай брыгады імя Л.М.Даватара Вілейскай вобласці. Пасля вайны на савецкай і гаспадарчай рабоце. Узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга, медалямі. Жыве ў Вільнюсе.

Беларуская савецкая энцыклапедыя. Т. V. Мінск. 1972., с.36

**«ПАВЕТ» DISTRICTUS**

ВЫДАННЕ КРАЯЗНАЎЦАУ  
БРАСЛАЎШЧИНЫ



Наклад 299 асобнікаў. Распрацоўка і выдача ўсіх асобнікаў здадзеныя на аснове пададзеных

Выдаецца з ліпеня 2001 г.

Адказны за выпуск: Каастусь Шыллоўскі  
г.Браслаў, вул. Каstryчніка 11-10, тэл. 21-4-28  
E-mail: brasmc@vitebsk.by

Над нумарам  
працавалі:

Каастусь Шыллоўскі  
Аляксандар Панцялейка  
Валеры Буко

Выдаецца пры дапамозе  
цэнтра выдавецкіх ініцыятыў  
«Сумежжа» (Паставы)